



«ВЫРАСЛА НОВАЕ ПАКАЛЕННЕ ЛЮДЗЕЙ»

Андрэй Швед, які да ўчарашняга дня ўзначальваў Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз, назначаны генеральным пракурорам Беларусі. Адпаведнае кадравое рашэнне прыняў 9 верасня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

«Яшчэ раз хачу нагадаць, карыстаючыся выпадкам, для асабліва «дасведчаных», якія ці то хайпуюць, ці то поспяцця ў інтэрнэце наконт маіх кадравых назначэнняў: напэўна, гэта натуральны працэс (кадравыя назначэнні) пасля выбараў. Як у любой дзяржаве. **Асноўны касцяк, ва ўрадзе асабліва, мы сфарміравалі да выбараў,**

каб людзі бачылі, з кім Прэзідэнт плануе працаваць пасля выбараў. Ну і, зразумела, як гэта прынята гаварыць, пэўная даводка заўсёды ёсць пасля выбараў», — цытуе кіраўніка дзяржавы яго прэс-служба.

Ён падкрэсліў, што Аляксандр Канюк працаваў на пасадзе генеральнага пракурора дзевяць гадоў. «Больш за тое, чалавек надзейны, дзяржаўны, чалавек ваенны, прайшоў Афганістан, мы гэта ведаем. Ведае замежныя мовы. У яго ёсць жаданне папрацаваць на дыпламатычнай службе. Я не пярэчу супраць такога жадання. Трэба звязацца з міністрам замеж-

ных спраў і папрасіць яго падрыхтаваць свае прапановы», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Гаворачы пра Андрэя Шведа, Прэзідэнт адзначыў, што гэта, напэўна, самы падрыхтаваны чалавек для такой пасады, ён прайшоў многія ступені ў праваахоўных органах, працаваў і ў пракуратуры. **«Думаю, што гэта будзе правільнае назначэнне на пасаду генеральнага пракурора.** Але што мяне асабліва задавальняе, аб ім добрай думкі ў самой пракуратуры. Гэта, як яны кажуць, наш чалавек», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка даручыў накіраваць неабходныя дакументы

на ўзгадненне ў Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу. Ён таксама папрасіў раніцай 10 верасня сабраць цэнтральны апарат генеральнай пракуратуры, запысіць абласных пракурораў. «Я асабіста прыеду і прадстаўлю генеральнага пракурора. Тым больш што ёсць аб чым пагаварыць, няхай коратка, з супрацоўнікамі цэнтральнага апарату», — сказаў Прэзідэнт.

«Многія СМІ, я аналізую, пачалі пагаворваць (вы ведаеце, якія гэта сродкі масавай інфармацыі), што ў нас з'явіўся нейкі дэфіцыт кадрў, ледзь не ажыятаж. **Ніякага ажыятажу няма. Гэта я канстатую адназначна. Вырасла новае па-**

каленне людзей, спецыялістаў. Дарэчы, вопытных людзей, не проста збоку схапілі, назначылі. А людзі, якія прайшлі пэўныя ступені, і не толькі ў гэтым выпадку ў пракуратуры, а ва ўсім праваахоўным блоку», — падкрэсліў беларускі лідар.

Ён пажадаў Андрэю Шведу спехаў у рабоце. «Няма неабходнасці мне неяк вас настаўляць на новай пасадзе. Вы лепш за мяне ведаеце, чым там займацца. А заўтра раніцай пагаворым з вашымі калегамі, дастойна Аляксандра Уладзіміравіча (Канюка. — «Зв.») праводзім. Думаю, ён прынясе нам нямала карысці», — рэзюмаваў кіраўнік дзяржавы.

Парламенцкі дзённік

Без знешняга ціску і ўмяшання

Андрэй САВІНЫХ выказаўся катэгарычна супраць стварэння знешнімі сіламі фінансавых фондаў для падтрымкі пратэсных настрояў у Беларусі

Пра гэта ён заявіў падчас выступлення на пасяджэнні камісіі Парламенцкай асамблеі Савета Еўропы па палітычных пытаннях і дэмакратыі, на якім абмяркоўваліся вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.

Пасяджэнне адбылося 8 верасня ў фармаце відэаканферэнцыі, у ім узялі ўдзел старшыня ПАСЕ Рык Дамс, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі па міжнародных справах Андрэй Савіных, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Святлана Ціханоўская, прадстаўнікі краін-членаў Парламенцкай асамблеі Савета Еўропы.

Старшыня камісіі ПАСЕ па палітычных пытаннях і дэмакратыі Шэрыл ГІЛАН нагадала, што Парламенцкая асамблея Савета Еўропы сочыць за сітуацыяй у Беларусі з 1992 года, калі Нацыянальны сход нашай краіны атрымаў статус спецыяльнага запрошанага ў гэтай арганізацыі. Па яе словах, і пасля зняцця гэтага статусу ў 1997 годзе асамблея працягвала трымаць адкрытымі дзверы дыялогу з беларускім парламентам, з прадстаўнікамі апазіцыі і з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці.

«Мы зацікаўлены ў прадужэнні канструктыўнага дыялогу з усімі зацікаўленымі бакамі, уключаючы беларускія ўлады і грамадзянскую супольнасць, і гатовы падтрымаць іх як з палітычнага пункту погляду, так і з пазіцыі назапашанага вопыту ў правядзенні мірнага і дэмакратычнага нацыянальнага палітычнага працэсу фундаментальных рэформаў, пачынаючы з Канстытуцыі і выбарчай сістэмы», — сказала старшыня профільнай камісіі ПАСЕ.

На думку старшыні ПАСЕ Рыка ДАМСА, Беларусь зараз зведае цяжкі крызіс, разам з тым, падобны працэс зусім неабавязкова прыводзіць да рэвалюцыі, якая можа каштаваць занадта дорага, а вынікі яе часта бываць незразумелыя.

«Гэта можа прывесці і да звалюцыі, — сказаў ён. — Калі ўсе зацікаўленыя бакі, усе ўдзельнікі працэсу будучы разам працаваць над дасягненнем выніковай мэты і падтрыманнем нашых агульных каштоўнасцяў: вяршэнства права, дэмакратыі і правоў чалавека. Менавіта такога вырашэння падзей хочам мы — Савет Еўропы».

Для асамблеі і запрошаных на пасяджэнне яе камісіі гасцей маеца, па словах старшыні ПАСЕ, толькі адно пытанне, на якое трэба знайсці адказ: «Вы, і тыя, каго вы прадстаўляеце, хочаце быць часткай праблемы альбо хочаце стаць і можаце знайсці ў сабе сілы стаць часткай рашэння гэтай праблемы?»

Рык Дамс адразу адказаў, што Парламенцкая асамблея жадае стаць часткай пошуку ў вырашэнні існуючай у Беларусі

праблемы і гатова падтрымаць тых, хто адказвае на пастаўленае пытанне такім жа чынам.

Андрэй Савіных у сваім выступленні адзначыў, што прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі характарызавалася найбольшай інтэнсіўнасцю за ўвесь перыяд правядзення выбараў на гэты пост у краіне.

«На жаль, мы вымушаныя канстатаваць, што дзеянні асобных прэтэндэнтаў на пост прэзідэнта былі нацэленыя на фарміраванне палітычнай і сацыяльнай напружанасці ў грамадстве. Шырока выкарыстоўвалася дэзынфармацыя, псіхалагічныя прыёмы, маніпуляцыі свядомасцю людзей, — сказаў ён. — Гэта вельмі моцна адрознівалася ад палітычнай культуры, якую мы, дэпутаты, ды і іншыя палітычныя інстытуты нашага грамадства, імкнуліся развіваць усе гэтыя гады».

Па яго словах, пасля завяршэння асноўнага дня галасавання палітычныя эмоцыі выйшлі з цывілізаваных межаў. «Беларускія ўлады маюць інфармацыю пра тое, што пратэсты былі дасканала спланаваныя і каардынаваліся ў тым ліку праз сацыяльныя сеткі з-за мяжы, — звярнуў увагу беларускі дэпутат. — Па гэтых каналах каардынаваўся рух калон пратэстоўцаў па горадзе, у рэжыме рэальнага часу аддаваліся каманды на правядзенне акцый, на збор людзей у асобных месцах. Прыёмы, якія былі выкарыстаныя, дзіўным чынам паўтараюць тэхнікі кіравання майданам ва Украіне, каляровымі рэвалюцыямі ў Егіпце, Сербіі і шэрагу іншых краін».

Беларускі парламентарый таксама запэўніў, што пратэсты, якія адбыліся ў дзень галасавання і адразу пасля яго, мелі гвалтоўны характар, у выніку пацярпелі прадстаўнікі праваахоўных органаў. «У гэтых экстраардынарных умовах асноўнай задачай сілавых ведамстваў стала папярэджанне разрастання сілавога сцэнарыя канфлікту. Мы добра ведаем, што праваахоўныя структуры заходніх краін рэагуюць у такіх сітуацыях падобным чынам. Як толькі пратэсты набылі мірны характар, пазіцыя праваахоўнікаў таксама змянілася. Аднак у выпадку новых правакацый яны будуць вымушаныя выкарыстоўваць сілу», — дадаў Савіных.

Па выніках абмеркавання Андрэй Савіных адзначыў, што быў здзіўлены неразуменнем міжнароднымі партнёрамі тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. «Прытым што людзі (удзельнікі пасяджэння. — «Зв.») казалі шчыра, але было цалкам бачна, што яны зыходзяць з нейкіх сваіх уяўленняў пра тое, як развіваюцца палітычныя працэсы ў іх краінах, і накладваюць гэтыя ўяўленні на працэсы ў Беларусі. Я са свайго боку пастараўся растлумачыць ім, што Рэспубліка Беларусь рухаецца па шляху развіцця дэма-

кратычных стандартаў, дэмакратычных інстытутаў, але робіць гэта ў інтарэсах, перш за ўсё, уласных грамадзян, стабільнага развіцця нашай краіны».

Ён падкрэсліў: «У гэтай сувязі мы, вядома, катэгарычна супраць любых знешніх сіл, якія ствараюць фінансавыя фонды для таго, каб падтрымліваць пратэсныя настроі ў Рэспубліцы Беларусь. Фактычна гэта прыводзіць да развіцця сітуацыі па мадэлі «пратэсты ў абмен на заробак». Гэта не вядзе да стабільнасці, гэта ўмацоўвае недавер паміж рознымі сацыяльнымі групамі ў нашай краіне, гэта, зрэшты, запавольвае развіццё дэмакратычных традыцый».

На пасяджэнні камісіі ПАСЕ Андрэй Савіных таксама выказаўся пра недапусчальнасць умяшання, якое накіравана на безальтэрнатыўную перадачу ўлады трэцяй сіле. «Гэта абсурдна, бо ўлада ў Беларусі стабільная, улада ў Беларусі працуе ў інтарэсах усяго грамадства, у інтарэсах простых людзей, і мы будзем рэалізоўваць і надалей гэту палітыку — палітыку сацыяльнай дзяржавы», — упэўнены старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў.

Пры гэтым Андрэй Савіных запэўніў еўрапейскіх калег, што Беларусь зацікаўленая ў шырокім унутраным дыялогу з удзелам максімальнай колькасці легітымных грамадскіх і палітычных арганізацый для мадэрнізацыі палітычнай сістэмы ў Беларусі.

«Гэты дыялог можа ўключаць любыя пытанні, якія ўяўляюць інтарэс для беларускага грамадства, гэты дыялог, па логіцы, павінен завяршыцца распрацоўкай новых палажэнняў Канстытуцыі, якая мадэрнізуе і палітычную сістэму Беларусі, якая можа закрануць і выбарчае заканадаўства, і законы пра масавыя мерапрыемствы, і ўмацуе істотным чынам ролю палітычных партый. Цалкам магчыма, што мы прыйдзем да прапарцыянальнай сістэмы прадстаўніцтва выбарных органаў, уключаючы парламент, — растлумачыў журналістам дэпутат. — Тым не менш гэта не ёсць маё рашэнне, гэта не ёсць рашэнне некага аднаго ў Рэспубліцы Беларусь. Гэты дыялог павінен стаць вынікам грамадскага абмену думкамі, якое выпрацуе ўмовы для палітычнага і эканамічнага развіцця нашай краіны».

Андрэй Савіных дадаў таксама, што вітае ўдзел міжнародных партнёраў у падтрымцы, у экспертным садзейнічанні развіццю такога дыялогу.

«Формы і метады такога садзейнічання, вядома, будуць вызначаныя пазней пры ўмове, калі нашы партнёры здоліюць забяспечыць адкрыты і ўзважаны, а галоўнае — сяброўскі і паважлівы ўдзел у гэтым працэсе», — рэзюмаваў ён.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

На кантролі

ЯК ІДЗЕ ПЕРАЗАГРУЗКА?

Ці можна лічыць папярэднія вынікі паскоранага развіцця Аршанскага раёна здавальняючымі? Ці могуць даць высокую ацэнку зменам мясцовыя жыхары? Што з напрацаванага вопыту трэба абавязкова пераймаць іншым раёнам краіны? Гэтыя і іншыя важныя пытанні ўчора былі ў цэнтры ўвагі падчас наведвання раёна прэм'ер-міністрам Раманам ГАЛОЎЧАНКАМ і членамі ўрада.

Кіраўнік урада наведваў шмат прадпрыемстваў, дзе рэалізуюцца мерапрыемствы ў рамках выканання Праграмы развіцця Аршанскага раёна. Іх усяго павінна быць рэалізавана каля ста.

У гарадскім пасёлку Балбасавы прэм'ер-міністр азнаёміўся з будаўніцтвам мультымедальнага цэнтра «Брэміна-Орша». Тут ужо функцыянуе гіганцкі «корпус», куды з-за мяжы дастаўляюцца тавары для далейшай іх транспарціроўкі. Прадукцыю маркіруюць, афармляюць мытныя дакументы, калі трэба захоўваюць. Тавары з Еўропы ў Азію і наадварот праз «лагістычныя вароты» адпраўляюць і па чыгунцы. А ўвод у эксплуатацыю ўзлётна-пасадачнай паласы даўжынёй каля трох кіламетраў дазволіць выкарыстоўваць і паветраную транспарціроўку. Урачыстае адкрыццё запланавалі на пачатак лістапада. Паралельна з выкарыстаннем гэтай паласы вялікія перспектывы ў запраўцы палівам транспартных самалётаў. Пад Оршай могуць прыязмяцца практычна без абмежаванняў крылатыя машыны розных габытаў і класаў.

Капітальны рамонт узлётна-пасадачнай паласы, рэканструкцыя рулёжных дарожак, узвядзенне аб'ектаў дапаможнага прызначэння ажыццяўляецца ў рамках дзяржаўнай праграмы развіцця транспартнага комплексу Рэспублікі Беларусь на 2016—2020 гады.

Непадалёк знаходзіцца прадпрыемства па рамонт авіяцыйнай тэхнікі, якое таксама наведваў прэм'ер. У павільёне было нямала верталётаў з розных краін, якім беларускія майстры дадуць новае жыццё.

На ААТ «Аршанскі мясакансервавы камбінат» у цэнтры ўвагі было будаўніцтва новага цэха забой і перапрацоўкі мяса свіней і буйной рагатай жывёлы.

Перад пасяджэннем у Аршанскім райвыканкаме Раман Галоўчанка ў гутарцы з прадстаўнікамі СМІ падкрэсліў, што ў Аршанскім раёне былі створаны самыя льготныя ўмовы для таго, каб аздаравіць мясцовую эканоміку, паспрыяць павелічэнню інтарэсу да інвестыцый з боку прадстаўнікоў айчыннага і замежнага бізнесу.

Падрабязнае вывучэнне зробленага ў адпаведнасці з указам Прэзідэнта і праграмай урада дазволіць распаўсюдзіць запатрабаванае жыццём для паскарэння развіцця ў іншых раёнах, дзе таксама распачалася «перазагрузка». Вельмі важна надаць імпульс для стварэння лепшых умоў у гарадскіх пасёлках. Галоўнае, каб там жылося не горш, чым у абласных цэнтрах.

На нарадзе вялося абмеркаванне не толькі ходу рэалізацыі праграмы. Але і прапаноў па магчымай яе карэкціроўцы. У прыватнасці, па тэрмінах рэалізацыі асобных мерапрыемстваў комплексу, аб'ёмаў і крыніц фінансавання.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.